

Вода:  
радость и беда

с. 6




Если в доме –  
хозяин

с. 7




Почему убегает  
молоко?

с. 5



2 верасня 2020 года  
Серада

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года



# ОБРУШСКИ КРАЙ

№67 (10985)

РЭХА ПАДЗЕІ



## Верасень збірае сяброў

**Вясёлка кветак, пена белых бантаў, усмешкі і віншаванні, надзіва цёплае надвор'е – прыкметы сёлетняй першай лінейкі ў Васільеўскім дзіцячым садку-базавай школе. І хаця вучняў тут усяго 29, ад гэтага свята не стала менш урачыстым і запамінальным.**

Галоўны акцэнт, вядома ж, – на тых, хто ўпершыню сядзе за парты і будучыя впускнікі. Апладысментамі вітаюць дзевяцікласніц Мілену Яцухна, Вікторыю Васкаўцову і Кацярыну Касцючын, першаклашак Лідзію Ефіменка і Лізавету Петрашэўскую. Дарэчы, у Мілены ў гэты дзень адразу тры важныя падзеі: лінейка, права ўзняць Дзяржаўны сцяг і ўрачыстае ўручэнне падарунка ад Прэзідэнта краіны, як асобе, якая дасягнула 14-гадовага ўзросту – кнігі – “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”. Падарункі

ад кіраўніка краіны атрымалі таксама і Лізавета з Лідзіяй.

Добрая традыцыя лінейка ва ўстанове адукацыі – запрашаць ганаровых гасцей. У гэты раз прывітальнае слова і пажаданні выдатнай вучобы школьнікам адрасаваў старшыня Церахоўскага сельвыканкама Аляксандр Кузняцоў.

– Дзецям – поспехаў у вучобе, настаўнікам і бацькам – цярдзення, – звярнуўся ён да прысутных. – А каб новы навучальны год пачаўся з прыемных момантаў, мне дэлегіравалі права ўручыць лепшым прадстаўнікам педкалектыву заслужанага ўзнагароды.

Удзячнасцю і ганаровымі граматамі раённага выканаўчага камітэта адзначаны настаўнік фізічнага выхавання Мікалай Сарокін, настаўніца рускай мовы і літаратуры Людміла Елістратава, дырэктар установы

адукацыі Уладзімір Маісеенка. Ганаровай граматай раённага Савета дэпутатаў узнагароджана настаўнік матэматыкі Яна Маісеенка.

З пачаткам навучальнага года дзяцей павіншавала настаўніца першага класа Святлана Кіслякова, класны кіраўнік дзевяцікласнікаў Людміла Герасіменка. Яны пажадалі поспехаў, новых адкрыццяў, узыходжання на Алімп ведаў. У адказ – пранікнёныя словы вершаў ад вучняў.

– У 1994 годзе ў школе быў пік напаўняльнасці – каля 130 вучняў, – адзначыў дырэктар Уладзімір Маісеенка. – Сёння значна менш. А значыць, кожны атрымае больш увагі педагогаў і здолее папоўніць багаж ведаў.

Сяргей ВОЛЬГІН  
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 13.37

Луна

2, 3 сентября – в Рыбах,  
4, 5 – в Овне



Полнолуние

3 сентября



НОЧЬЮ +19...+21  
ДНЕМ +27...+29

Небольшая облачность.  
Без осадков.

Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с

4 сентября



НОЧЬЮ +18...+20  
ДНЕМ +21...+23

Сплошная облачность.  
Возможен дождь.

Ветер северный, 5-7 м/с

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

# Пусть покоряются вершины!

На первосентябрьской линейке в Иваковском детском саду-средней школе было многолюдно и празднично. Все, как и в прежние годы. Звонкие голоса детворы, улыбки на лицах родителей, наполненные заботой жесты и взгляды педагогов... Словно и не было вовсе сложностей, волнений и испытаний, что принесла коллективу школы к завершению минувшего учебного года коронавирусная пандемия. Словно где-то, но не у нас, содрожает общество политические катаклизмы...

По словам директора учреждения образования Евгения Медведева, к волнующему событию учебно-педагогический комплекс, единственный в районе имеющий статус «Зеленая школа», пришел прекрасно подготовленным.

— Благодаря ощутимой финансовой помощи коллектива шефов из ОАО «Калининский», вкладу родителей учащихся, использованию внебюджетных средств удалось провести качественные ремонты в классах и других помещениях, — отмечает руководитель. — Только на приобретение краски для ремонта хозяйством выделено более 300 рублей.

Руководитель сельхозпредприятия Виктор Байдов в учреждении — личность более чем узнаваемая. 1 сентября он по обыкновению приехал на школьную линейку, чтобы адресовать ребятам и учителям добрые напутствия.



К походу за знаниями — готовы

Впрочем, таким благородным устремлением в этот праздничный день руководствовался не только глава «Калининского». Настоятель местного храма Святителя Тихона Задонского отец Иван прибыл с подарками первоклассникам, известный в районе мастер Валерий Минков в присутствии педагогов и школьников вручил сувениры способным участникам круж-

ка резчиков, действующего в местном СДК, Анне Улитиной, Софье Аксенчиковой и Богдану Борщевскому.

Главный редактор «Добрушкага краю» Николай Жданович, пожелав иваковским школьникам увлекательного пути по дороге знаний, а учителям — терпения и гражданской зрелости в воспитании настоящих патриотов

своей страны, выполнил приятную миссию. За значительный вклад в развитие системы образования района и высокий профессионализм почетные грамоты и благодарности райисполкома, а также районного Совета депутатов с букетами цветов он вручил директору школы Евгению Медведеву, педагогам Лилии Зуевой, Наталье Коленчук, Ольге Пулькиной, Татьяне Бекаревич, заместителю директора сада-школы Татьяне Дорошевой.

В должности директора Евгений Медведев относительно недавно — около трех лет. Еще такой же период выпускник ГГУ имени Скорины работал здесь учителем физики.

— Здесь, в этих стенах, уже и мыслями, и сердцем, — делится откровением директор.

Уверен: такое же признание могли сделать на старте нового учебного года и маститые педагоги-ветераны: учитель истории и географии Татьяна Бекаревич, математик Галина Бобович, филолог-словесник Людмила Асадчая, по-отечески сопроводившие в самостоятельное плавание по реке жизни не один свой выпускной класс.

(Окончание — на 5 с.)  
Фото Николая ЖДАНОВИЧА



Звучит первый звонок



Почетная грамота райисполкома — Лилии Зуевой

## Интересный сентябрь с «Добрушским краем»!

Сентябрь уж наступил. Но подписаться на «Добрушскі край» на последний месяц квартала еще можно в любом почтовом отделении района до 5 сентября включительно.

Обещаем: с нами будет интересно!

Гарантируем только объективную информацию без купюр обо всем, что происходит в районе.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр Лукашенко: «Горжусь молодыми людьми, которые выбирают реальную профессию»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания подчеркнул, что гордится ребятами, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию.

«Этот праздничный день — День знаний — я рад начать здесь. Вот уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными на рынке труда. Потому что труд швей, художников-модельеров, модельеров-конструкторов, работников торговли и парикмахеров действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение, — отметил Глава государства. — И я горжусь вами — молодыми людьми, которые не отрываются от жизни, выбирают реальную и нужную обществу профессию. Искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года».

Президент подчеркнул, что жаркое (в переносном значении слова) лето закончилось. «Пора направить энергию в созидательное русло. Для нас первый день сентября традиционно является началом нового трудового года не только в учебных заведениях. Часто мы выбираем эту дату для планирования и запуска новых проектов и программ в самых разных сферах. Всем пора включаться в работу», — обратил внимание Президент.

По материалам БелТА

НА СВЯЗИ

5 сентября  
с 9.00 до 12.00

по телефону 3-00-00  
прямую телефонную  
линию с жителями района  
проведет  
Ольга Федоровна  
МОХОРЕВА,  
председатель райисполкома.  
\*\*\*

3 сентября  
с 10.00 до 12.00

по телефону 3-14-67  
пойдет прямая  
телефонная линия  
с участием  
Елены Владимировны  
СМЯГЛИКОВОЙ,  
генерального  
директора КУП «Добрушский  
коммунальник».

ПРИЕМ

5 сентября  
с 8.00 до 14.00

в приемной председателя  
райисполкома прием  
граждан проведет  
Борис Сергеевич  
НЕСТЕР,  
начальник  
юридического  
отдела райисполкома.